

ШОСТАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР 1-га СКЛІКАННЯ

Прамова дэпутата ПЕСТРАКА Ф. С.

(Праця)

За гэтыя месяцы ў нас праведзена рэарганізацыя школ, адкрыта маса новых школ, створаны вышэйшыя навучныя ўстановы, уведзена бясплатнае навучанне. Значна расшырана сетка дзяржаўна-медыцынскіх устаноў. Поўнацэнна ліквідавана беспрацоўе сярод педлагаў і ўрачоў. Ды і не расказваць у агульным выступленні аб тых дасягненнях, якіх мы дасягнулі ў гэтых дасягненнях працоўных за месяцы юнацтва савецкай улады.

Беларуская мастацтва, не прызнае, якое бязлітасна напіралася польскай пільхай, знайшоў шлях да свайго сапраўднага росту і росквіту. У нас створана некалькі тэатраў: беларускі, рускі, польскі, латышскі. Арганізаваны ансамбль заходне-беларускай песні і пляска, філармонія, музычныя і мастацкія вучылішчы, сімфанічны аркестр і іншыя арганізацыі і ўстановы.

Пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей

2 красавіка

2 красавіка, у 6 гадзін вечара, у Крэміі адбылося трэцяе пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

Пасяджэнне адкрывае намеснік Старшыні Савета Нацыянальнасцей М. В. Кулагін. У прамове яго — працяг спрэчак па дакладу аб дзяржаўным бюджэце СССР на 1940 год і выкананні дзяржаўнага бюджэта СССР за 1938 год.

Слова прадстаўляе дэпутат Р. К. Ібрагімаў. Ён узяў за тэму: «Правы працоўных на працягу года». Прамоўца пачаў з гэтага, што ў 1938 годзе ў СССР былі дасягнутыя значныя дасягненні ў развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Прамоўца пачаў з гэтага, што ў 1938 годзе ў СССР былі дасягнутыя значныя дасягненні ў развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі. Прамоўца пачаў з гэтага, што ў 1938 годзе ў СССР былі дасягнутыя значныя дасягненні ў развіццё прамысловасці і сельскай гаспадаркі.

Выступіўшы затым дэпутат Г. А. Нарманн заявіў, што прадстаўлены на разгляд Сесіі дзяржаўны бюджэт СССР на 1940 год адпавядае будзе агульным усяму саюзнаму народнаму. Прапоўны Саюзнага Саюза ўважліва бачыць, якія велізарныя зноў укладзены ў развіццё народнай гаспадаркі, на пачыненне культуры і добрабыту мас. Усё гэта сур'ёзна развіццё творчай ініцыятывы працоўных мас. Калі гаворыць — абавязаванні і стаханавіцкі рух, гэта дзяржаўныя і стаханавіцкі рух, гэта дзяржаўныя і стаханавіцкі рух, гэта дзяржаўныя і стаханавіцкі рух.

Затым дэпутат Баркарэ гаворыць аб прычынах незадавальнення выканання дзяржаўнага бюджэта СССР на 1938 год. Фінансавы апарат, асабліва на сям, працуе слаба. Наркармі Саюза абавязан павялічыць якасць работы палатковых аглядаў.

Народны Камісар Тэхнічнай Прамысловасці СССР тав. А. Н. Мяснін прывядае сваё выступленне ў форме тэхнічнай прамысловасці і перспектываў яе развіцця. Вытворчы план 1939 года выкананы. Прадпрыемствы, якія поўнацэнна забеспечылі базавую, маюць магчымасць выконваць і перавыконваць заданні і ў далейшым.

Бесперапынна павялічваецца колькасць і магучасць тэхнічных прадпрыемстваў. Толькі за апошні год магучасць існуючых фабрык узрасла на дзясяткі тысяч новых верацей. Гэта дазваляе прыкладна магучасці 8 новых прадпрыемстваў.

Прадугледжаныя на саюзнаму бюджэту асцягненні для тэхнічнай прамысловасці забяспечваюць ёй дасягненні бурнага росту. У 1940 годзе павялічыўся паўнацэнны здар у эксплуатацыі Ташкентскай тэхнічнай камбінат. Разгортваецца будаўніцтва другой чаргі Барнаўльскага тэхнічнага камбіната, баваўнянадыялолага камбіната ў Бурасе, Омскай і Варонежскай прадзінных фабрык. У хуткім часе пачынуцца работы па будаванню новых будынкаў камбінатаў у Сібіры, Паволжы і на Паўночным Каўказе.

Саюзная тэхнічная прамысловасць да 10.556 мільянаў рублёў. Гэта сума, — гаворыць тав. Мяснін, — магла б быць значна павялічана, калі б тэхнічная прамысловасць скараціла страты і знізіла прастоту.

Дэпутат А. Мазакпаў прапонуе зацвердзіць прадстаўлены на разгляд Сесіі дзяржаўны бюджэт, які забеспечвае далейшы рост і развіццё ўсіх галін народнай гаспадаркі і абароназдольнасці савецкай дзяржавы.

Асноўнае месца ў сваёй прамове прамоўца адважыўся пачынаць з развіцця жыццёвага ў Каласкай ССР. Рэспубліка мае невычарпальныя рэзервы для яшчэ большага павялічэння палатковай жыццёва. Дзе далейшае развіццё гэтай салны народнай гаспадаркі патрабуе ўмоўна пачатковай кваліфікацыі кадрў — вярхоўных урачоў, тэхніку-жыццёваў і т. д.

На трыбуне — дэпутат С. О. Прывічынін, выбранны ў Вярхоўны Совет СССР ад Гродзенскай выбарчай акругі Беларускай ССР. Ён гаворыць аб пачуцці бяспекі і разліку, якое апалягае ім — чалавекам, знайшоўшым сацыялістычную радзіму, сапраўднае ішчэ, сапраўднае жыццё. — Мае пачуцці, — заяўляе ён, — гэта пачуцці аплі мільянаў беларускіх працоўных, вызваленых ібеларускай Чырвонай Арміяй ад панаваў іга польскіх капіталастаў і памешчыкаў.

Дэпутат Прывічынін заяўляе, што бюджэт, прадстаўлены на разгляд Сесіі, адлюстроўвае інтэрасы асцягненна і культурнага росту нашых Саюзных рэспублік.



Шостая Сесія Вярхоўнага Савета СССР. Сумеснае пасяджэнне Саюза і Савета Нацыянальнасцей 21 сакавіка 1940 г. На ўваходзе: дэпутат Вярхоўнага Савета ад Караіі (у першым радзе, аднаваправа): І. П. Салодкоў, І. П. Мазур і А. П. Спірыдоў у зале пасяджэння Сесіі. Здымак А. Грыбкоўскага. (Фота-кіліна ТАСС).

Пасяджэнне Саюза

3 красавіка

3 красавіка ў 11 гадзін раніцы ў Вялікім Крэмынскім палацы адбылося чацвёртае пасяджэнне Саюза Саюза.

Старшыняўшычы — Старшыня Саюза дэпутат А. А. Андрэў прадстаўляе слова дэпутату М. С. Грэху, які гаворыць, што паспехі гаспадарчага і культурнага будаўніцтва Саюза Саюза знаходзяць сваё яркае адлюстраванне і ў росквіце Украінскай ССР — гэтай неад'ямнай часткі нашай краіны. Велізарныя асцягненні ў развіццё гаспадаркі і культуры захоч- ных абласцей Украінскай ССР. Толькі за кастрычнік — снежань 1939 года ў гэтых абласцях створана каля 400 новых украінскіх школ і 7 украінскіх вышэйшых навуковых устаноў. Расшыраюцца і рэканструююцца існуючыя прадпрыемствы. Значныя зноў укладзены ў будаўніцтва новых фабрык, заводаў, школ, больніц, разлічных дамоў. Некалькі гарадоў атрымалі электрастанцыі, водапра- водны, новыя жыллыя дамы і т. д. За шэсць месяцаў савецкай улады тут у галіне аховы здароўя зроблена больш, чым за 20 год на гэтай тэрыторыі было зроблена польскімі ўладамі.

Рад пачуццяў, маючых першаступеннае значэнне пры выкананні бюджэта, унімае дэпутат І. А. Ліхачоў. Ён заяўляе, што наменаны ў дзяржаўным бюджэце рост даходаў і расходаў забяспечвае на велізар- ных дасягненнях сацыялістычнай гаспа- даркі нашай краіны.

Дэпутат Ліхачоў падрабязна спыняецца на работу прадпрыемстваў Наротнага Камісараў сарваці машынабудуўніцтва СССР. На пытанніх зніжэння сабекошту, паліпшэння эксплуатацыі сельскагаспа- дарчых машын і т. д.

Пасля выступлення тав. Ліхачова стар- шыняўшычы павялічае, што ў спрэчках па дакладу аб дзяржаўным бюджэце СССР выказаўся 21 прамоўца і што наступіла прапанова аб спыненні спрэчак. Дэпутаты аднагалосна прымаюць гэтую прапа- нову.

З заключнымі словамі выступае Народны Камісар Фінансаў СССР тав. А. Г. Звероў. Ён гаворыць, што ўсе дэпутаты, высту- паўшыя ў спрэчках, аднадушна адрабля- лідэраўшычы Саюзнага Народных Камісараў СССР дзяржаўны бюджэт на 1940 год. Соўнаром падрабязна разглядаў заўвагі па бюджэту, зробленыя Бюджэ- тавай Камісіяй Саюза і выступалі ў спрэчках дэпутатамі. Тав. Звероў падрабязна адказвае на выступленыя ў спрэчках прапановы па бюджэту. У пры- ватнасці, дакладчык павялічае аб уключ- нні ў бюджэт Масквы дзяржаўных асця- гненняў на разшырэнне пасажырскага аўтагаспадарства, аб чым прасіў у сваім выступленні старшыня выказаўшага ка- мітэта Маскоўскага гарадскога Савета дэ- путатаў працоўных тав. Пронін. Совет

Аб пасяджэннях Шостай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР

Сёння, 4 красавіка, у 11 гадзін дня, у зале пасяджэння Вярхоўнага Са- вета СССР, у Крэміі, адбудзецца пасяджэнне Саюза Саюза.

Сёння, 4 красавіка, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэння Вярхоўнага Са- вета СССР, у Крэміі, адбудзецца пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

Пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей

3 красавіка

3 красавіка, вечарам, у Крэміі адбы- лася чацвёртае пасяджэнне Савета Нацыя- нальнасцей. Прадстаўленыя спрэчкі па да- кладу аб дзяржаўным бюджэце СССР на 1940 год.

Старшыняўшычы — Старшыня Савета Нацыянальнасцей Н. М. Швернін прад- стаўляе першае слова дэпутату Г. Ц. Бель- гаеву, які ў сваім выступленні горада падтрымлівае прапанову аб выданні но- вых законаў аб палатковым падатку з насельніцтва, аб зборы на патрэбы камунальнага і культурна-бытавога бу- даўніцтва і аб абавязковым акладным страхаванні.

Прадстаўлены на разгляд Сесіі бюджэт, — гаворыць ён затым, — прадугле- джае велізарныя асцягненні на развіццё сацыялістычнай культуры. Прамоўца пры- вядзе ў гэтай сувязі факты бурнага развіцця мастацтва бурат-мангольскага перада. У рэспубліцы створана некалькі тэатраў, працуюць філармонія, харавая капела, Бурат-мангольскія кампозітары стварылі значныя музычныя творы. Зарэз работнікі мастацтва Бурат-Манголіі дзейна ўыходзяць на тэатры свайго нацыя- нальнага мастацтва, якія належаць пра- весці ў Маскве восенню гэтага года.

Народны Камісар Фінансаў тав. А. Г. Звероў згаджаецца з крытычнымі заўвагамі дэпутатаў аб неахопах у ра- боте фінансавых органаў і ў заключенні заяўляе, што запярэжжы Сесіі дзяр- жаўны бюджэт будзе мець буйнейшае значэнне ў справе барацьбы за ажыц- цяўленне задач трэцяй сталінскай пачі- голкі.

Садаскладчык ад Бюджэтай Камісіі Со- вета Нацыянальнасцей дэпутат І. С. Ха- лоў у заключным слове заяўляе, што выступалішычы ў спрэчках дэпутаты ад- наддушна адраблялі дзяржаўны бюджэт СССР на 1940 год, прадстаўлены Саюзнам Народных Камісараў СССР, і не прычы- ні супроць змяненняў, унесеных на абмерка- ванне Бюджэтай Камісіяй.

Бюджэтай Камісія Савета Нацыяналь- насцей абмеркавала прынятыя ўрадам дзяржаўныя асцягненні на суму 206.254 тыс. рублёў па розных расходных арты- кулах бюджэта і просіць Сесію зацвер- дзіць іх.

Пасля перапынку Совет Нацыяналь- насцей пераходзіць да запярэжжы дзяр- жаўнага бюджэта СССР на 1940 год. Прыняўшы прапанову дэпутата І. С. Ха- лоў, палата зацверджае дзяржаўны бюджэт СССР па разліках, а затым у пэ- ным. Совет Нацыянальнасцей аднагалосна запярэжжае дзяржаўны бюджэт СССР на 1940 год на даходах у суме 183.954.633 тыс. рублёў і на расходах у суме 179.913.376 тыс. рублёў, запярэжжае саюзнае бюджэт і прымае Закон аб дзяр- жаўным бюджэце Саюза Савецкіх Соцыя- лістычных Рэспублік на 1940 год.

На гэтым чацвёртае пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей заканчваецца. (ТАСС).

50-ТЫСЯЧНЫ МІТЫНГ У АЛМА-АЦЕ

АЛМА-АТА, 2 красавіка. (ТАСС). 50 тысяч працоўных сталінскіх Казахстана са- браліся сёння ў парк Фейэрбаха на мі- тынг, прысвечаны рабоце VI Сесіі Вяр- хоўнага Савета СССР.

На трыбуне — сакратар Цэнтральнага Камітэта КП(б) Казахстана тав. Кулітаў. Ён гаворыць аб вялікіх гістарычных знач- ных рашэннях, прынятых VI Сесіяй, аб выдатным дакладзе таварыша Молатава, аб пераўтварэнні Баральскай АССР у Саю- зную Карака-Фінскую Союзнаю Соцыялі- стычную Рэспубліку.

Выступаюць малодшы камандзір тав. Дзімітрыеўскі, стаханавіца швейнай фаб- рыкі тав. Джумаева, прафесар Телятнін.

Вітаем народ 12-й Саюзнай рэспублікі

АШХАБАД, 2 красавіка. (ТАСС). 3 па- чуніём глыбокай радасці сустраці прапоў- ныя сталінскі Туркменіі вестку аб утвар- ненні Карака-Фінскай ССР. Учора ве- чарам на прадпрыемствах Ашхабада адбылі- ся мітынгі. На мітынгі калектыва тэх- нічнай фабрыкі выступілі загадчык тэхнічым пэхам тав. Мамедаў.

— Сёння святэ ўсёго нашага мно- галічнага народа, — сказаў ён, — у брацкую сям'ю савецкіх рэспублік прыня- та 12-я саюзная сацыялістычная рэспуб- ліка. Над сонцам сталінскай Кастытуты- ным, пад кіраўніцтвам партыі Леніна

Закрылася нарада рэдактароў раённых газет і селькораў Мінскай абласці

3 красавіка прадаўжае сваю работу абласная нарада рэдактароў раённых газет, каласных наспісных газет і селько- раў, скліканая Мінскім абкомам КП(б)Б. Рэдактар наспісгазеты «Большавіцкае слова» каласа імені Сталіна, Саўкава раёна, тав. Русавіч расказаў аб сваім вопыце арганізацыі сацыялістычнага спар- бонітва ў калгасе за права ўдзелу на Усеагульнай сельскагаспадарчай выстаўцы 1940 года. Газета зацверджана ўдзельні- кам выстаўкі.

Рэдактар наспісгазеты «За сталінскі ўрадаў», каласа «Прамень комунізм», Саўкава раёна, тав. Шахматэвіч расказаў, што за апошні час пачыналася работа наспіснай газеты. Калгас раней вельмі адставаў у нарыхтоўцы на саўбы. Газета ўскрыва прычыны адставання і дапа- магала палепшыць становішча ў калгасе. Газета мала ўвагі ўдзялае абароннай рабоце і, які вынік, у калгасе падрыхта- вана 45 значністаў ППХА і ГСА. Да 1 Мая будзе падрыхтавана яшчэ 27 знач- ністаў.

На гэтым нарада спачыла сваю ра- боту.

ЗАРУБЖОМ

Водгукі замужняга друку на даклад тав. Молатава В. М. на VI сесіі Вярхоўнага Савета СССР

Румынія

БУХАРЕСТ, 2 красавіка. (ТАСС). Увечеру румынскі друк пачаў асуджэнне даклада тав. Молатава аб зьнешняй палітыцы савецкага ўрада. Усе газеты змяшчалі паведамленне румынскага тэлеграфнага агенцтва «Радор» аб перададзеным «Правды» ад 31 сакавіка. Газеты патрабавалі знявольнення тав. Молатава аб незалежнасці зьнешняй палітыцы Савецкага Саюза, права злучаць палітыку нейтралітэта і не жадаючага становішча абролі імперыялістычных інтэрэсаў заходніх дзяржаў.

Латвія

РЫГА, 2 красавіка. (ТАСС). Газета «Брыва земе», камуністычны даклад тав. Молатава, піша: «Асноўным зместам і галоўным стрымжэннем даклада з'яўляецца напярэжэнне і разнае падкрэсленне нейтралітэта Савецкага Саюза. Савецкі Савоз не жадае ўдзельнічаць у ўраўнаважанай вайне». Заява тав. Молатава, прадаўжае газета, аб захаванні Савецкім Саюзам строгага нейтралітэта павінна быць сустрэта з вялікім зацікаўленнем разам, калі паміж краінамі ўсіх сродкамі спрабуюць скарыстаць іншыя краіны ў сваіх інтэрэсах, зусім не лічыцца з сапраўднымі прынцыпамі нейтралітэта, аб чым сведчыць халі-б знаходзіцца пад парогам і пэўнарадова напружаны нейтралітэт Нарвегіі.

Газета прыводзіць вытрымкі з даклада тав. Молатава аб уззаемаадносіннях паміж СССР і прыбалтыйскімі краінамі. «Развіццё ў духу ўзаемаарухавання і дружбы, адносін паміж Латвіяй і Савецкім Саюзам», — піша газета, — стрымжэнне не толькі безапаснасці гэтых дзяржаў. Гэтыя адносіны маюць таксама спрыяючы ўплыў на ўзаемаўзаемны імкненне да міру ў Еўропе».

Германія

БЕРЛІН, 2 красавіка. (ТАСС). Сёння германскія газеты прадаўжаюць друкаваць вытрымкі з даклада тав. Молатава «Фелькшар беабахтэр» на відным месцы публікуе змест перададзенага «Правды» ад 31 сакавіка, прысвечанага дакладу тав. Молатава.

Працэс французскіх дэпутатаў-комуністаў

(Пісьмо з Бруселя)

13 дзён у парызкім ваенным трыбунале сённяшняя справа 35 французскіх дэпутатаў-комуністаў.

Французскі ўрад, які імкнецца для дабывання сваіх імперыялістычных рэальных мэт разграміць камуністычную партыю, сапраўдную праставіў Французскаму народу, на пачатку з правамі нормамі «дэмакратычнай» Францыі. Французскія ўлады груба парушылі канстытуцыю ад 16 ліпеня 1875 года, артыкул 13, які ўказвае, што «ні адзін з членаў абодвух палат не можа абавязвацца або прыняцця да суда на аснове сваёй думкі або свайго галасавання».

Французскі ўрад не толькі арганізаваў і прапавіваў выбарніцкаму народу, але і ўвёў камуністаў — членаў парламента ў рух ваеннага суда, боючыся, што звычайны суд прысяжных не вынесе ім асуджэння.

Але і ваенны суд не паспеў павесіць адкрыта гэты ганебны працэс. Справа сыхаецца пры закрытых дзвярах. Толькі першае пасяджэнне суда было адкрытым. Пасля першага ж дня акрытага працэсу суд, спалучаючы сімвалічна да абвінавачвання з боку масы прысутнічаючых на працэсе рабочых і баючыся выкрыкнаў з боку абвінавачваемых камуністаў, настаяўшы весті справу пры закрытых дзвярах. Такім чынам адрэзаў правадніцкіх шлях «публічнага асуджэння» камуністаў.

Але і гэты базіліскавы публіцысцкі іліпэрэс не вытрымаў лёсу Францыі? Не гэтак пытанне даправа дакладна адказ на адным з камітэў французскай кампартыі, выданым у сувязі з працэсам. У камітэі гаворыцца:

«Да французскага ўрада і яго судзіцэў ірмыяны абвінавачванні, якое Карл Лібкнехт кінуў судзіям Вільгельма II».

«Вызваленне народа ад дамоў і бізуса ваеннага становішча. Зборныя народ тут або ў любым іншым месцы, зборныя сады з пабы і б'іць і гэтым не вышліш пераг готым сходам, пераг і судом. Хай не готым баку будзе ўсё вы, суд, генерал-пракурор і гэтыя пані з генеральнага штаба, з ваеннага міністэрства, а на другім баку хай буду я, зусім адзін, або хто-небудзь з маіх прыяцеляў. На чый бок устане народная маса, калі з яе вачэй будзе сарвана завеса хлусні? На ваш або на мой? Я ніколі не сумняваюся ў адказе».

Даложце урад! Далоў вайну!».

Французскі ўрад не хоча атэліраваць да народа, ён не аддае рэвалюцыйных дэпутатаў суду народных прысяжных засадапей. Ён вылае іх на волю лёсу сваіх жа чыноўнікаў — ваенных судзіяў.

У адным з сваіх зваротаў кампартыя падкрэслівае, што працэс дэпутатаў — гэта палітычны працэс над прадстаўнікамі наўра мільянаў выбарчыкаў. Сапраўды, гэта палітыка пазнаеміцца з біграфіяй і хаджэннем дэпутатаў, якія сыхаюць на лаву пасудных, каб пераказана, што яны з'яўляюцца сапраўднымі прадстаўнікамі французскага народа, а самі прапаві адным з найбольш ганебных злочынцаў антынароднай рэакцыйнай палітыкі французскіх палітычных вайны.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

ГЕРМАНСКАГА АГЕНЦТВА АБ АДАДАННІ ВАЕННАМУ СУДУ БЫЛЫХ КІРАУНІКОЎ ПОЛЬСКАГА УРАДА

БЕРЛІН, 2 красавіка. (ТАСС). Як паведамляе германскае інфармацыйнае бюро, члены былога польскага парламента, што ўтрымліваюцца ў Анжэры, вынеслі рашэнне, у якім патрабуюць аддання ваеннаму суду за здраду былога міністра замежных спраў палкоўніка Бека, былога галоўнакамандуючага польскай арміяй Рыд-Смітлі і генерала прэм'ера-генерала Славоў-Скаль-коўскага. Рыд-Смітлі прадаўся абвінавачванне ў «недастатках» мерапрыемствах па абароне краіны, няздольнасці весті вайну і, нарэшце, у тым, што ён уцёк за граніцу, у той час як польскае войска яшчэ прадаўся амагачэння.

Французская цензура не прапускае ні аднаго паведамлення, якое датычыцца гэтага рашэння, і перадае таксама англійскім карэспандэнтам паведамленне аб гэтым паведамленні сваім лонданскім газетам.

АМЕРЫКАНСКІЕ ВОДУКІ

НА ЗАКЛЮЧЭННЕ СОВЕЦКА-ФІНЛЯНДСКАГА МІРНАГА ДАГАВОРА

НЬЮ-ЁРК, 2 красавіка. (ТАСС). Алжаравачы на запыт журналу «Совіет Раша тудэй» (Савецкая Расія сёння) аб яго адносінах да савецка-фінляндскага мірнага дагавора, вядомы амерыканскі пісьменнік Драйвер заявіў, што «Англія спрабавала ператварыць Фінляндыю ў плацдарм для нападу на Савецкі Саюз». Драйвер патрабуе, што «Савецкі Саюз быстра павінен свае багаты і сваю магутнасць».

Намеснік рэдактара журналу «Нэйшн» Сінгарт піша, што савецка-фінляндскі мірны дагавор зменшвае небяспеку вайны ў Еўропе і паслабіў сілы, якія імкнуцца пашырыць вайну. Гэта вельмі важна для ЗША, тэ амерыканскай кампанія ў друку за апошні месяц пагражае ўважліва краіну ў вайну.

Распаўсюджаныя несправядлівыя штодзённыя «Штэбур курыер» піша, што «Амерыканскі курс распаўсюджвае хлусню аб поспеху вайны ў Фінляндыі. Негры ведаюць, як круж распаўсюджвае хлусню аб іх, і разумеюць хлусню друку аб іншых народах».

Відны прафесар калумбіяўскага ўніверсітэта Роберт Ліп абвінавачвае журнал «Нэйс рэпблік» у змяшчэнні антысавецкіх артыкулаў.

Прамова Чан Кай-шы

ЧУНЦЫН, 2 красавіка. (ТАСС). Учора, адкрываючы пятае Сесію нацыянальна-спартыўнага савета, Чан Кай-шы сказаў прамову. Крануўшыся становішчам на фронт, Чан Кай-шы ўказаў, што японцы, прапінжваючы наступленне ў паўночнай частцы правінцы Хунань, у правінцы Гуаньдун і Гуансі, а таксама ў заходняй частцы правінцы Суйчэн, пашырэнні вайну.

Характэрныя становішча Японіі, Чан Кай-шы сказаў: «Палітычна і эканамічна Японія набліжаецца да непазбежнага паражэння. Разбураючы мір у Азіі, яна патраціла на будаўніцтва «новага парадку», рабшчыцкіх зямельных законаў правы трох дзяржаў на Дэйвін Усходзе. Ацэньваючы вялікія турботы, пасля мошны хістанняў, Японія рапна здала кілакіла на запамогу Ван Цынь-вэй, Ван Цынь-вэй і Ян Хун-чжэ для стварэння марыянетнага ўрада ў Нанкіне. Ван Цынь-вэй і іншыя зрадчыкі павінны быць знішчаны. Мы навіны павінны намы намаганні і рашучасць прадаўжаць супраціўленне. Мы заклікаем моцны фундамент канчатковай перамогі».

Паводка ў ЗША

НЬЮ-ЁРК, 2 красавіка. (ТАСС). Як паведамляюць з Уікс-Бэрг (штат Пенсільванія), разлівам ракі Саскегоне затопілі прамысловыя раён. У вугальным запасах 30 тыс. чалавек былі вымушаны пакінуць жыллы. Бомб афры. У сувязі з паводкай спынены работы на сталеліцейных заводах, на якіх заняты 3 тысячы рабочых. Усё дэлавае жыццё ў гарадах гэтага раёна замёрзла, Пагём вяду на раіу прадаўжэння.

Смяротнае пакаранне пагражае таксама Габрыелу Перы — дэпутату Сены-Уазі, члену ЦК Французскай кампартыі, відавочнаму журналісту, вядомаму сваімі вострымі і ірымі знешнепалітычнымі артыкуламі ў «Юманітэ».

На лаву пасудных знаходзіцца дэпутат Фларымон Бонг, член ЦК кампартыі. Бонг, які сыхаўся ад паліцейскага праследвання ў пачатку кастрычніка, калі былі арыштаваны камуністычныя дэпутаты, у час адстапальскай сесіі парламента з'явіўся ў палату і мужа заклікаў палітыку падпалчыкаў вайны. Яго вышлілі з залы пасляжэнняў і рэакцыйная свора — у тым ліку таксама сацыялістычныя дэпутаты — жорстка збілі яго. Ён быў выданы паліцыі і з таго часу сыхаў у турме.

Разам з ім прадстаў перад судом таксама Амбруаз Круаза, дэпутат XIV раёна Парыжа, член ЦК камуністычнай партыі Францыі, генеральны сакратар французскага саюза металістаў, налічваўшага да вайны 800.000 членаў.

Гэты спісак можна прадоўжыць. Выбраннікі французскага народа на судзе, які ў працягу ўсёго свайго жыцця, прадаўжаюць мужа аставай іх інтэрэсы працоўных Францыі і выкрывае яе пераходзіць рэакцыйных правіцеляў.

За сваёй спіскай дэпутаты-комуністы ацэньваюць падтрымку ўсёй французскай кампартыі, якая ў палкі аловах каліць папярэдняй дэмакратычнай свабоды — арганізатару апошняга працэсу і абдарае дэпутатаў-комуністаў у іх барацьбе.

Дэпутаты-комуністы ацэньваюць за сваёй спіскай усе французскі народ і ўсіх, каму юрагі інтэрэсы перададзена і праграма чалавечства.

Прагавор суда кажаецца 3 красавіка.

28 сакавіка.

АБ АЗНАМЕНАВАННІ ДЗЕСЯЦІГОДЗІЯ З ДНЯ СМЕРЦІ В. В. МАЙКОЎСКАГА

Мінскі гарком КП(б)Б на сваім пасяджэнні абмеркаваў пытанне аб азнаменаванні дзесяцігоддзя з дня смерці В. В. Майкоўскага. Гарком прапанаваў райкомам партыі і пяршым партарганізацыям, пачынаючы з 3 красавіка, правесці на прапрыямствах, ва ўстановах, навуковых і культурных установах, школах і клубах гутаркі, чыткі, вечары, прысвечаныя жыццю і творчасці лётшана пэста савецкай эпохі В. В. Майкоўскага.

Гарком даручыў аддзелу прапаганды і агітацыі разам з Савязом савецкіх пісьменнікаў вылучыць дзяцінае таварышскае правядзення дакладаў на будніх прапрыямствах і ва ўстановах горада. 11 красавіка ў Доме партактыва абудзіцца агульна-гарадскі вечар, прысвечаны памяці вялікага пэста.

У бібліятэках, чытальных і клубах горада арганізуюцца спецыяльныя фотавыстаўкі і кніжныя вітрны.

Абшчэсе пасяджэнне рэспубліканскай камісіі па азнаменаванні дзесяцігоддзя з дня смерці В. В. Майкоўскага. Камісія рэкамендавала ўсім партыйным, савецкім і грамадскім арганізацыям шырока скарыстаць азнаменаванне дзесяцігоддзя з дня смерці Майкоўскага для папулярызавання творчасці лётшана пэста нашай эпохі сярп шыракіх мис працоўных. Апрача гэтага рэкамендавана ва ўсіх абласных цэнтрах правесці агульна-гарадскія сходы актыва з дакладамі аб творчасці Майкоўскага.

Вылучана група дэкачыхаў (г.т. Барскі, Кучар, Філікоўскі, Зеленоў, Ларчанка, Барысенка, і інш.), якія абслужаюць прапрыямства Мінска і некаторыя абласныя цэнтры. (БЕЛТА)

ВАРШАВА. Да 10-годдзя з дня смерці В. В. Майкоўскага Цэнтральная рэдакцыя бібліятэка абсталявала выстаўку літаратуры і фоты, якія адлюстроўваюць жыццё і творчасць вялікага пэста. Тут ёсць творы Майкоўскага «Владзімір Ільіч Ленін», «150 мільянаў» і інш.

У прыгожа аформленым фота-мантажы ёсць шэраг фотаздымкаў «Майкоўскі па выхадзе з буйнога турмы», «Майкоўскі чытае вершы чырвонаармейца», «Сям'я Майкоўскага» і інш. («Большэвская трыбуна»).

Экспедыцыя па вывучэнню балот заходніх абласцей БССР

Перад Усеагульным навукова-даследчым інстытутам балотнай расадаркі (Мінск) паставіліся рашучыя заданні. Як паведамляе карэспандэнт «Звязды» дырэктар інстытута тав. Гукайчык, у гэтым годзе будзе распрацавана 14 тэм. Адна з асноўных работ — вывучэнне вярхоўных балотных масаў заходніх абласцей БССР і ўсходніх частак Беларускай дзяржавы. У заходніх абласцях БССР балоты заняты плошчай ў 1.600 тысяч гектараў. На балоты вызначаюцца вялікія навуковыя экспедыцыі пад кіраваннем праф. Дзеніска і старшага навуковага работніка тав. Капана. Экспедыцыя разлічана на 2 месяцы. У яе саставе ўвойдуць балатознаўцы, геабатанікі, культуртэхнікі. Будзе ўважана фонд балот, вучуна і тыпалогія і агра-хімічны характар і складзена карта балот. Уся гэта работа павінна быць закончана на працягу года і паслужыць матэрыялам для распрацоўкі мерапрыемстваў па асушэнню і асаваенню балот.

Адначасова інстытут працуе над пытаннем механізацыі працэсу работ па культуры кох-сагата на тарыхных глебах. Работнікі інстытута тав. Стаўскі арганізуюць спецыяльную сялку са



Выхаванцы Гарадскага дзіцячага дома № 1 у рабочым пакоі на падрыхтоўцы да ўрока. Фото Б. Хеніна. (Фотарэдакцыя БЕЛТА).

НОВЫ ЖУРНАЛ «СОВЕТСКАЯ ШКОЛА»

Наркамветы БССР прыступілі да выдання новага штомесячнага журналу «Савецкая школа», які з'явіцца дапаможнікам у арганізацыі работы школ і дашкольных устаноў па камуністычнаму выхаванню дзяцей. Журнал будзе шырока асвятляць тэарэтычныя пытанні педагогікі, папулярызаванне лепшых вопытаў работы школ, настаўнікаў, а таксама дамоў сацыялізму, бібліятэк і дашкольных устаноў.

У першым нумары журналу, які хутка выйдзе з друку, змяшчаны матэрыялы, прысвечаныя 50-годдзю з дня нараджэння таварыша Молатава, артыкул «Бруцкая аб камуністычным выхаванні дзяцей» і інш. Тыраж журналу — 20.000 экзэмпляраў. (БЕЛТА).

ЗВОДНА

АБ ХОДЗЕ РАМОНТУ ТРАКТАРНАГА ПАРКА У МТС ПА АБЛАСЦЯХ РЭСПУБЛІКІ НА 1 КРАСАВІКА 1940 Г. (у процантах да гадавога плана)

Обласці	Камуністычны рамонты	Будыны рамонты
Віцебская	93,0	81,8
Гомельская	109,6	76,3
Магілёўская	86,3	73,7
Мінская	86,9	77,6
Палеская	101,6	89,5
па БССР	92,9	77,8

СПРАВАДЗІНА-ЗНАНАМІЧНЫ АДЗЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.

ПАВОДКА У МІНСКУ

3-га красавіка, вада ў рапа Свіслач паступова прыбывала. Асабліва, можна было пачаць прыбываць з хвух гадзін дня. К гэтаму часу ўзровень яе дасягнуў 50 см. вышэй звычайнага, у 4 гадзіны — 56 см, у 6 гадзіны — 63 см, у 9 гадзіны — 79 см, у 10 гадзіны — 87 см.

У 8 гадзін вечара рапа ўскрылася. Пачаўся ледоход. Затрымаўшыся ля мастоў лед утрымаўся. У 10 гадзін вечара на Гарбарнай вуліцы вада вышля з берагоў. Паселіштва, працягваючы блізка ад ракі, перавезена ў безапасныя месцы.

ПАВЕДАМЛЕННІ

4 красавіка, у 7 г. вечара, у мястэчку Дамы, партактыва абудзіла першым заняткі семінара па падрыхтоўцы дашкольных установаў.

4-га красавіка, у 7 г. вечара, у вялікім зале Дома партактыва для прапартыстаў, дашкольных, агітатараў і бясцэпных абудзіла інструкцыйны даклад на тэму: «Находжанне і класавая сутнасць вайнаў». Доктар-член Цэнтральнага Савета ССВ СССР тав. Укаў.

4 красавіка, у 7 г. вечара, у партактыве (Энгельска, 4) абудзіла семінар кіравальнік агітатэлектываў Варшавскага раёна, на тэму: «VI Сесія Вярхоўнага Савета СССР».

5 красавіка, у 7 г. вечара, у вялікім зале Дома партактыва Мінгаркома КП(б)Б, абудзіла чарговы заняты лектары камсамольскага актыва горада.

Адказы рэдактар Т. С. ГАРБУНОУ.

АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 1

ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА МІНСКАГА АБЛАСНОГА СОВЕТА ДЭПУТАТАЎ ПРАЦОУНІХ

29 сакавіка 1940 г.

г. Мінск.

Аб забароне падворнага забой жывёлы ў зонах дзейнасці скотабойных пунктаў

У мэтах забеспячэння выкарыстання ветэрынарна-санітарных пунктаў выдаваць пастановы аб забароне падворнага забой жывёлы ў зонах дзейнасці гэтых пунктаў, згодна п. 2 гэтай пастановы.

5. Абаяваць райвыканкомы і райза забеспячэння ветэрынарна-санітарнае абслугоўванне скотабойных пунктаў.

6. За забаронены п. 1 гэтай абавязковай пастановы віноўныя павяляюцца адміністрацыйнаму спланаванню; штрафна да 100 руб. або прымушовам работам да 14 сутак.

7. Кантроль за выкананнем гэтай абавязковай пастановы ўскладзецца на выканкомы раённых, сельскіх саветаў і органы РС міліцыі.

8. Гэтая абавязковая пастанова пашыраецца на ўсё тэрыторыю Мінскай абласці ў зонах дзейнасці скотабойных пунктаў і ўключаецца ў сілу на сканчэнні 10 дзён з моманту апублікавання яе ў друку.

Старшыня Мінскага аблвыканкома А. ЦЕМІН.
Сакратар Мінскага аблвыканкома Г. ПРОКАШКА.

ДА ўВАГІ ГАРАНСІКІ І ПАСЯЛКОВЫХ ДОМАПРАЗНЕННЯ, ДЗЯРЖАВНЫХ ПРАДПРЫЕМСТВА, УСТАНОВ І АРГАНІЗАЦЫЙ МІНСКА, ВІЦЕБСКА, ГОМЕЛЬСКА, МАГІЛЁўСКА І ПАЛЕСКА АБЛАСЦЕЙ.

ПА АБАВЯЗКОВАМУ СТРАХАВАННЮ БУДЫНКАЎ ДЗЯРЖАНАГА ЖЫЛОГА ФОНДА 15 КРАСАВІКА 1940 ГОДА НАНЧАЕЦА АПОШНІ ТЭРМІН УЗНОСУ СТРАХОВЫХ ПЛАЦАЖОЎ за 1940 год.

ДОМАУПРАЗНЕННІ, А ТАКСАМА ДЗЯРЖАВНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВА, УСТАНОВЫ І АРГАНІЗАЦЫІ, МАЮЧЫЯ ЖЫЛЫ ФОНД, АБАВЯЗАНЫ УНЕСЦІ ДА УКАЗАНАГА ТЭРМІНУ СТРАХОВЫЯ ПЛАЦАЖЫ ЗА 1940 ГОД.

За пратэрміноўку ўзносуў страхавых плацажоў налічваецца пеня ў

размеры 0,05 проц. за кожны дзень пратэрміноўкі.

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР.

Цэнтральным саветам саюза вайнічых бязбожнікаў СССР

выданы

АНТЫРЭЛІГІЯНЫЯ ДЫЯПАЗІТЫВЫ

НА ШКІЛІ І НА КІНОПЛЕДНІ.

Працэсцы вымалююцца пасля атрымання запатра з прыкладаннем 30 кап. маркі.

Москва, Стрелка, 10. ПО СВБ СССР.

Для работы практычнай арганізацыі ў г. Мінску

патрабуюцца:

ІНЖЫНЕРЫ І ТЭХНІКІ-БУДАВНІКІ, КАНСТРУКТАРЫ, АРХІТЕКТЫ, ІНЖЫНЕРЫ-ТЭХНІКІ ПА ВОДАКАНАЛІМ, АПТАІЛЕННЮ, ЭЛЕКТРЫЦІ, ШЛЯХОМ ЗНОСІН.

ТЭХНІКІ-СМЕТЛІКІ, ДАРОЖНІКІ, САПТЭХНІКІ, ПЛАВАРІКІ, КАПРЭШЧЫКІ, ЧАРПЕЧНІКІ.

АПЛАТА ПА ГОДЗЕ.

Звартацца ў аддзел кадраў: вул. М. Горькага, 51, а 10 да 16 гадзін і з 10 да 22 гадзін.

ВЫДАВЕЦТВО «ЗВЯЗДА»

патрабуюцца:

АФІЦЫЯНТА, ПРАПРАЦЫВАЛЬЦЫ, Звартацца: Савецкая, 49, другі паверх, пакой № 1.